

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 293 (6269) | 22 снежня 1938 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

АДЗІНАЯ ПРАЦОЎНАЯ КНІЖКА

Публікуемая сёння пастанова ўрада «Аб увядзенні працоўных кніжак» мае велізарнае палітычнае і народна-гаспадарчае значэнне. Маючы мэтай упарадкаваць улік рабочых і служачых прадпрыемстваў і ўстаноў, знішчыць непарадкі, якія існуюць у гэтай важнейшай справе, пастанова накіравана супроць дэзарганізаванага вытворчасці, летуноў, прагульшчыкаў і лодыраў і будзе мець буйнейшае значэнне ў справе ўмацавання сацыялістычнай дысцыпліны ўрада.

Пастанова ўрада поўнацю выражае пачуцці і думкі ўсіх чэсных рабочых і служачых, выказаныя ім у шматлікіх выступленнях у друку, на агульных і пазавых сходках на прадпрыемствах. У сваіх пісьмах, артыкулах і прапановах рабочыя, перадавікі сацыялістычнага спаборніцтва — стыханавы і стыханавікі справядліва ўказваюць, што трэба пазавіць магчымасці летуноў, прагульшчыкаў і лодыраў бяздзейнічаць на кошт дзяржавы і дэзарганізоўваць нашу сацыялістычную вытворчасць.

Наша партыя, Ленін і Сталін неаднаразова падкрэслівалі, што ініцыятыва, працоўны энтузіязм мас маюць рашучае значэнне ў ажыццяўленні грандыёзных планаў будаўніцтва комунізму ў нашай краіне. У праграме нашай партыі, распрацаванай вялікім Леніным, гаворыцца: «... прадукцыйныя сілы краіны могуць быць адноўлены і развітыя, а сацыялістычны спосаб вытворчасці можа быць ўмацаваны толькі на аснове лаварыскай дысцыпліны працоўных, іх максімальнай самадзейнасці, сазнання адказнасці і стражымага ўзаемага кантролю над прадукцыйнасцю працы».

У гэтым палажэнні праграмы ВКП(б) выражана найвышэйшая задача сацыялізма, пастаўленай нашай партыяй з першых год перамогі савецкай улады — стварыць новую сацыялістычную дысцыпліну, новую сацыялістычную адносіны да працы. Гэта задача, пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, бліскава ажыццяўляецца ў ходзе будаўніцтва комуністычнага грамадства ў нашай краіне.

Сацыялізм у нашай краіне перамога канчаткова і беспаваротна. Створана магучая ўсеабдымавая сістэма сацыялістычнай эканомікі, якая ахватвае ўсе галіны народнай гаспадаркі і непаладзана пануе ў нашай краіне. Пад велікім кіраўніцтвам партыі большэвікоў, намаганнямі ўсяго савецкага народа СССР пераवरтае ў магучую індустрыяльную дзяржаву.

Змагаючыся за ажыццяўленне сталінскіх пяцігодкаў, працоўныя масы нашай краіны — рабочыя, работніцы, служачыя, народная інтэлігенцыя праявілі і працягваюць цуды працоўнага гераізма. Гэты гераізм натхняе савааннем, што ў нашай краіне няма эксплуатацыйшчыкаў, што мы працуем для сябе, на сваю дзяржаву, на сацыялістычнае грамадства. Кожны рабочы, служачы, савецкі інтэлігент у нашай краіне ведае, што чым больш мы створым багацтваў, тым больш будзе ў савецкага ўрада магчымасцей паліпашчыць жыццё працоўных, рабыць яго яшчэ больш зможамым, культурным і шчаслівым.

Толькі ў краіне Саветаў, дзе ліквідавана эксплуатацыя чалавека чалавекам, дзе ўсе багацці зямлі з'яўляюцца дастапеннем народа, маглі нарэшце новай сацыялістычнай адносіны да працы, новай сацыялістычнай дысцыпліны працы. У памяці савецкага народа навекі замацаваны выдатныя працоўныя подвігі простых савецкіх людзей, якія ўзводзілі першыя буйныя сацыялістычныя фабрыкі, заводы, электрастанцыі — Днепрагэс, сталінградскія і харкаўскія трактарныя заводы і іншыя буйныя будоўлі ў першыя ажыццяўленыя першай і другой сталінскіх пяцігодкаў.

Штодзённая чэсная савецкая рабочыя і работніцы, інжынеры, тэхнікі і служачыя ляманструюць высокую адданасць сацыялістычнаму будаўніцтву, паказваючы ўзоры высокай прадукцыйнасці працы. Многія сотні тысяч мільёны савецкіх рабочых і служачых чэсна, самадзейна працай ладзіліся частага звання ўдзяльнікаў сацыялістычнай будоўлі.

Нябачаны ў гісторыі рост сацыялістычнай гаспадаркі ў краіне Саветаў асабачна нашай прамысловасці і ўсёй народнай гаспадаркі перадавы сацыялістычнай тэхніцы, рост кадраў рабочага класа і іх матэрыяль-

Аб увядзенні працоўных кніжак. Пастанова Савета Народных Камісароў Саюза ССР. Інфармацыйнае паведамленне аб пленуме ЦК ЛКСМБ. Пастанова V пленума ЦК ЛКСМБ. На V пленуме ЦК ЛКСМБ. Высотны выпрабавальны палёт уладзіміра Кокінакі. Да ўсіх работнікаў мястаттваў БССР, (зварот удзельнікаў нарады работнікаў мястаттваў г.р. Менска).

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ. Н. Мухаеў — Партыйны сход — школа большэвіцкага выхавання. О. Мілава — Самастойна вывучаюць гісторыю ВКП(б). Г. Смалінаў — Плады паспешнасці. Завялоўваць перадавых рабочых, змагацца з дэзарганізаванымі вытворчасці. В. Зарэцкі — Павеці рашучую барацьбу з летунамі і прагульшчыкамі. П. Садоўскі, В. Авраменка — Растратчыкі рабочага часу і дзяржаўных сродкаў.

С. Ксеневіч — Парушальнікі працоўнай дысцыпліны на тэлеграфе. В. Бухель — За чоткую работу гандлёвага апарата. АРТЫКУЛЫ: Л. Фіглоўская — Народны пісьменнік. Г.ні — Парушаюць савецкія законы. Г. Аксельрод — Добрахотнае страхаванне. Стаханавікі ільянапрацоўкі. ЗА РУБЯЖОМ: На фронтах у Іспаніі. Зварот старшыні парламента рэспубліканскай Іспаніі. Паведамленне ТАСС.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМБ

18—21 снежня адбыўся V пленум Цэнтральнага Камітэта ЛКСМБ з удзелам сакратараў абкомаў і райкомаў ЛКСМБ. Пленум абмеркаваў становішча спраў у ЦК ЛКСМБ у святле рашэнняў VII пленума ЦК ВЛКСМ і вынес публікуемы ніжэй пастанову. За бюракратычныя адносіны да скарг і сур'ёзных сігналаў, паступаюшых ад комсомольцаў, і непартыйную практыку па падбору кіруючых комсомольскіх кадраў, за спробу проціпаставіць комсомол партыйнаму кіраўніцтву зняты з паста сакратара ЦК ЛКСМБ і выведзены са складу бюро і пленума ЦК ЛКСМБ тав. Кавалькоў. Аслаблены ад абавязкаў сакратара і члена бюро ЦК ЛКСМБ тав. Мацюшка, выведзены са складу бюро і пленума ЦК ЛКСМБ тт. Цыкіна, Клебанав і Тулякоў; аслаблены ад абавязкаў членаў бюро ЦК ЛКСМБ тт. Салодкіна, Тольманкоў і Сілаеў.

ПАСТАНОВА V ПЛЕНУМА ЦК ЛКСМБ

Пленум ЦК ЛКСМБ пастанавіў: 1. За бюракратычныя адносіны да скарг і сур'ёзных сігналаў, паступаюшых ад комсомольцаў, і непартыйную практыку па падбору кіруючых комсомольскіх кадраў, за спробу проціпаставіць комсомол партыйнаму кіраўніцтву: а) зняць з паста сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Кавалькоў і вывесці яго з складу бюро і пленума ЦК ЛКСМБ; б) аслабіць ад абавязкаў сакратара і члена бюро ЦК ЛКСМБ тав. Мацюшка, накіраваўшы яе на работу па спецыяльнасці; в) вывесці з складу бюро і пленума ЦК ЛКСМБ тт. Цыкіна, Клебанав і Тулякоў; г) аслабіць ад абавязкаў членаў бюро ЦК ЛКСМБ тт. Салодкіна, Тольманкоў і Сілаеў. 2. Выбраць першым сакратаром ЦК ЛКСМБ тав. Галоўкіна В. Я. Увесці яго ў склад пленума і бюро ЦК ЛКСМБ. Сакратарам ЦК ЛКСМБ выбраць тав. Нікіфараву М. Ф. і тав. Каралёва П. К. Увесці іх у склад пленума і бюро ЦК ЛКСМБ. Прасіль ЦК ВЛКСМ зацвердзіць гэтак рашэнне.

НА V ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМБ


На працягу чатырох дзён пленум абмяркоўваў становішча спраў ЦК ЛКСМБ і работы комсомольскай арганізацыі рэспублікі. Выступаюшы ў спрэчку аднадушна адорылі рашэнні VII пленума ЦК ВЛКСМ, гаварылі аб вялікай лапамозе, якую аказаў комсомол Сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту і асабіста таварыш Сталін у вырышці вяржача кіраўніцтва ЦК ВЛКСМ. Пленум з усёй большэвіцкай вострымі ўскрыў пароны стыль работы ЦК ЛКСМБ, антывартыйную практыку ў падбор кадраў, зямкі крытыкі і самакрытыкі, адсутнасць барацьбы па вырышці ворагаў народа ў комсомале. Бюро ЦК не аддавала ніякага значэння фактам маральнага разлажэння, што мела месца нават сярод кіруючых работнікаў.

Выступаюшы рэзка асудзілі парочную практыку Кавалькоў і яго групы: Цыкіна, Клебанав, Тулякоў, якія ўсе пытанні вырашалі сямейным парадкам, насяджаў гільзі стыль у кіраўніцтве. Вяржае кіраўніцтва ЦК ВЛКСМ, — гаварыла тав. Ракіна, — засылала свае кадры ў комсомольскую арганізацыю Беларусі. І калі комсомольцы ўскрылі антывартыйны метад работы Елагіна, у Беларусі прыехаў яго вяртаваць Косарэў. У апарата ЦК ЛКСМБ насамрэч падхаліства, утолшчэння, чынапаважэнне, што было накіравана на ўспяненне рэвалюцыйнай пільнасці комсомольцаў.

У сваім выступленні тав. Раманаў гаворыць, што вяржае кіраўніцтва ЦК ВЛКСМ імкнулася адарваць комсомол ад нашай партыі, культывавала бытавое разлажэнне, п'янства сярод нашай моладзі. Бюро ЦК ЛКСМБ таксама не прыдала ніякага значэння пытанню быту. У Менску і ў іншых гарадах комсомольскія кіраўніцы не звярталі неабходнай увагі на факты п'янства моладзі. Праводзячы работу па прыёму ў комсомол, асобныя райкомы комсомала кінулі ў краінасць, — прымаюць у комсомол неправераных, палітычна сумнішчых людзей.

На пленуме выступіла сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Мішакова, якая дала большэвіцкі аналіз становішчу спраў у ЦК ЛКСМБ і беларускай комсомольскай арганізацыі. Практыка работы ЦК ЛКСМБ нічога агульнага не мае з лініяй нашай партыі. У бюро ЦК сядзела антывартыйная група, якая не выконвала рашэнняў IV пленума ЦК ВЛКСМ, затое акурата выконвала вяржачы ўстаноўкі Косарэва.

Тав. Мішакова ўказала, што Кавалькоў у сваіх дакладах на менскім гарадскім актыве комсомала і на пленуме ЦК імкнуўся змязць палітычнае сацыялістычнае рашэння VII пленума ЦК ВЛКСМ. Кавалькоў і яго група ўсімі мерамі імкнуліся сарваць скліканне V пленума, каб ухіліцца ад ад-



Леонід Іванавіч Гусев — майстар ложа пад'ёмнага паравоза да ст. Віцебск — арганізатар выпуску паравозаў з рамонтнага цеху ст. Віцебск з 6 годзінаў. Фото С. Грына.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ. На эспрамадурскім участку цэнтральнага фронту, паводле паведамленняў агенцтва Эспань, мацэжнікі 20 снежня прабавалі зрабіць вылазку на рэспубліканскія паліцыі ў вышыні 624, у сектары Кабеса дэль Буай. Вылазка была адбіта рэспубліканскімі войскамі. У раёне Мадрыда штотды адбываюцца новыя авіяцыйныя аперацыі. Артылерыя мянежнікіў бамбардыруе Мадрыд, галоўным чынам густа населеныя кварталы горада. На астатніх франтах 20 снежня не было ніякіх значных аперацый. Як паведамае агенцтва Гавас, фашысцкая авіяцыя бамбардырвала 20 снежня порты Тарагону і Рэус. Бамбардыроўка Тарагоны пачалася ў 10 гадзін раніцы. Над портам паяві-

ЗВАРОТ СТАРШЫНІ ПАРЛАМЕНТА РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 20 снежня. (ТАСС). Як перадае агенцтва Эспань, старшыня іспанскіх картэсаў (парламента) Мартынес Барыю звярнуўся да старшын парламентаў раду краін з наступнай тэлеграмай: «У сувязі з жудаснымі бамбардыроўкамі, якім падлягаюць адкрытыя гарады рэспубліканскай Іспаніі з боку замежнай авіяцыі, якая знаходзіцца на службе ў мянежнікіў, я звяртаюся да вашага парламента ад імя іспанскага

КАНФЕРЭНЦЫЯ „САЮЗА ТАУТЫННІКАЎ“

КАУНАС, 20 снежня. (ТАСС). 18 снежня адбылася канферэнцыя старшын правінцыянальных аддзяленняў «Саюза таўтыннікаў» (нацыяналістаў) з удзелам раду ўпільных членаў літоўскага кабінета. Прэм'ер-міністр Міронас зрабіў на канферэнцыі абшчыны доклад аб бачным моманце, падкрэсліваючы неабходнасць адзінства літоўскага народа і рашучага албору ўспільнага правакацыям (відэаочна, падразаваўшыся паяднанне ўмянення германскіх агенцтваў ва ўнутрылітоўскія справы). Канферэнцыя прыняла на дакладу рэзалюцыю, у якой гаворыцца: «Навы ворагі прабуюць замаіпіць нас у лапшкву. Не маючы магчымасці дасягнуць сваёй мэты прамым шляхам, яны дзейнічаюць акольным шляхам, стараючыся падарваць нашу ўзроўненасць у нашых уласных сілах». Рэзалюцыя заклікае патрабаваць рашуча сьпільна «ігру з агнём» з тым, каб у адзінствы элементаў адпала ахота да

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

У першы час 16—19 снежня паміж народным камісарам замежнага гандлю СССР А. І. Мікаман і дырэктарам гандлёва-палітычнага дэпартаменту польскага міністэрства прамысловасці і гандлю панам доктарам Ляховіцкім адбыўся абмен думкамі аб расшырэнні гандлёвага абароту паміж СССР і Польшчай.

У выніку гэтых перагавораў у вынікунае магчымасць расшырэння таварабароту паміж абодвума краінамі з дзавідзённым яго агульным размерам да 140—160 мільёнаў золотых у год. Абедзве краіны дагаварыліся, што ў студзені 1939 г. абудуцца гандлёвыя перагаворы паміж СССР і Польшчай.

ЦЕРАЗ 18 МОРАЎ І З АКІЯНЫ

РЭІС ЦЕПЛАХОДА «ЧЭЛОСІНЕЦ»

ЛЕНІНГРАД, 20 снежня. (ТАСС). Заўтра ў Ленінград прыбывае цеплаход «Чэлосінец», які закінвае свой кругасветны рэйс. Ад капітана цеплахода тав. Баглая атрымана радыёграма, у якой гаворыцца: — Мы вяртаемся да родных берагоў. За кармой аталася 30581 міля. Прыдзе 18 мораў і 3 акіяны. У кругасветнае плаванне мы адправіліся 21 мая з Олэса. Праз Чорнае і Міжземнае моры, Суэцкі канал, Індыйскі і Ціхія акіяны цеплаход дасягнуў Вялікага акіяна. Адноль «Чэлосінец» узяў курс на Панаму. Праз Атлантычны акіяны, Ірландскае і Паўночнае моры мы вышлі ў Балтыйскае мора. План кругасветнага рэйса намі выканан на 112 прапантаў. На працягу ўсяго плавання экіпаж працаваў па-стаханавску. Механізмы судна дзейнічалі безадмоўна. Днямі ў Ленінград з кругасветнага плавання вярнуўся пароход «Ашхабал», капітанам якога з'яўляецца сым тав. Баглая. Заўтра абудуцца сустрэча паучыцельных капітанаў, якія бліскача скончылі кругасветныя плаванні.

ВЫСОТЫ ВЫПРАБАВАЛЬНЫ ПАЛЁТ ВЛАДЗІМІРА КОКІНАКІ

МАСКВА, 21 снежня. (ТАСС). Сёння на самалёце канструкцыі інжынера ордэнагоса Ільёшына лётчык-выпрабавальнік Владзімір Кокінакі падняўся на вышыню 9.500 метраў. Тав. Кокінакі кружыў над сталінай, лятаў у раёне Звенігарда і Люберцаў. Прыборы і ўсё абсталяванне самалёта працавалі бездакорна. Палёт, які доўжыўся 1 гадзіну 20 мінут, даў рад каштоўных матэрыялаў.

АБ УВЯДЗЕННІ ПРАЦОЎНЫХ КНІЖАК

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

Зацверджаная ўрадам форма працоўнай кніжкі

У мэтах упарадкавання ўсоту рабочых і служачых у прадпрыемствах і ўстановах, Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастаноўляе:

1. Увесці з 15 студзеня 1939 года для рабочых і служачых усіх дзяржаўных, кааператывных прадпрыемстваў і ўстаноў працоўныя кніжкі, выдаваемыя адміністрацыяй прадпрыемства (ўстановы).
2. У працоўныя кніжкі ўносіць наступныя звесткі аб уладальніку працоўнай кніжкі: прозвішча, імя і імя па бацьку, узрост, адукацыя, прафесія і звесткі аб яго рабоце, аб пераходах яго з аднаго прадпрыемства (ўстановы) ў другое, аб прычынах такога перахода, а таксама аб атрыманых ім заахвочваннях і ўзнагародах.
3. Зацвердзіць форму працоўнай кніжкі.
4. Працоўныя кніжкі згатаўляюцца па агульнаму для ўсяго Саюза ССР узору. Тэкст працоўных кніжак друкуецца на рускай мове і на мове ланной саюзнай або аўтаномнай рэспублікі.
5. Запавяненне працоўных кніжак праводзіцца на той мове, на якой вядзецца справядлівасць у даным прадпрыемстве (ўстанове). У тым выпадку, калі справядлівасць вядзецца на мове саюзнай або аўтаномнай рэспублікі, то працоўныя кніжкі запавяняюцца адначасова і на рускай мове.
6. Рабочыя і служачыя, паступаючы на работу, абавязаны прад'явіць адміністрацыі прадпрыемства (ўстановы) працоўную кніжку. Адміністрацыя можа прымаць на работу рабочых і служачых толькі пры прад'яўленні працоўнай кніжкі.
- Асобы, паступаючы на работу ўпершыню, абавязаны прад'явіць адміністрацыі даведку домаўпраўлення або сельскага савета аб сваіх апошніх ваянках.
7. Адміністрацыя прадпрыемстваў і ўстаноў абавязана закончыць выдачу працоўных кніжак рабочым і служачым да 15 студзеня 1939 года.
- Асобам, якія ў далейшым паступаюць на работу ўпершыню, працоўная кніжка павінна выдавацца не пазней 5 дзён пасля прыёму на работу.
8. Працоўныя кніжкі вядуцца на ўсіх рабочых і служачых, працуючых у прадпрыемстве (ўстанове) звыш 5 дзён — у тым ліку на сезонных і часовых рабочых.
- На працуючых па сумяшчэнню працоўныя кніжкі вядуцца толькі па месцу асноўнай работы.
9. Працоўная кніжка захоўваецца ў адміністрацыі прадпрыемства (ўстановы), а пры званні рабочага або служачага выдаецца яму на рукі.
10. Працоўныя кніжкі запавяняюцца адміністрацыяй прадпрыемстваў і ўстаноў з захаваннем наступных прав:
 - а) Год нараджэння, сярэдняя і вышэйшая адукацыя ўказваюцца толькі на аснове дакументаў. Пачатковая адукацыя можа быць указана са слоў рабочага або служачага.
 - б) У графе «Прафесія» ўказваюцца асноўная прафесія і ў адпаведнасці з яевай самага рабочага або служачага.
 - в) У раздзеле «Звесткі аб рабоце» перш за ўсё ўносіцца наступныя звесткі па графе 3: «Агульны стаж работы на найму да паступлення ў прадпрыемства (ўстанову), якое выдае працоўную кніжку, склалае столькі-та год». У графе 4 адпаведна пазначаюцца «Найвышэйшая адукацыя і стаж столькі-та год і запісан са слоў стаж столькі-та год».
 - г) Далей пазначаюцца ў выглядзе загалоўка — назва прадпрыемства (ўстановы), якое выдае працоўную кніжку.

Пад гэтым загалоўкам уносяцца звесткі аб часе прыёму на работу ў данае прадпрыемства (ўстанову) і аб перамяшчэннях па рабоце якія адбыліся да запавянення працоўнай кніжкі.

Запісы ў раздзеле «Звесткі аб рабоце» афармляюцца наступным чынам: у графе 2 ўказваюцца дата прыёму на работу, перамяшчэння або звання; у графе 3 пазначаюцца «Прыняты ў такі-та цэх (аддзел) на такую-та пасаду, або «пераведзены ў такі-та цэх (аддзел) на такую-та пасаду», або «звольнены па такой-та прычыне»; прычыны звання павінны быць указаны ў дакладнай адпаведнасці з фармулёўкамі кодэкса законаў аб працы або ў выглядзе спасылак на артыкул (пункт) гэтага кодэкса; у гр. 4 ўказваюцца загал або распараджэнне аб прыёме на работу, перамяшчэнні або званні.

Усе запісы пасля выдачы працоўнай кніжкі павінны ўносіцца адміністрацыяй неадкладна па выданню загада або распараджэння.

Такім-жа чынам афармляюцца запісы ў наступных месцах работы.

Спаганні ў працоўную кніжку не запавяняюцца.

д) Заахвочванні і ўзнагароды запавяняюцца за час з дня паступлення ў прадпрыемства (ўстанову), якое выдае працоўную кніжку. Пры гэтым запавяняюцца толькі адначасовыя індывідуальныя заахвочванні і ўзнагароды, звязаныя з работай у прадпрыемстве (ўстанове). Прэміі, прадугледжаныя сістэмай заробтнай платы, не запавяняюцца.

е) Пры званні ўсе звесткі аб рабоце, аб заахвочваннях і ўзнагародах, унесеныя за час работы на прадпрыемстве (ўстанове), завяршаюцца подпісам яго кіраўніка (або спецыяльнай упавянаванай ім асобы) і пятай прадпрыемства (ўстановы).

ж) Усе запісы ў працоўнай кніжцы робяцца чарнілам.

11. За выдачу працоўных кніжак узімаецца адміністрацыяй прадпрыемства (ўстановы) з уладальнікаў кніжак плата ў размеры 50 капеек.

12. У выпадку згубы працоўнай кніжкі ў выніку нядабайнага леа захоўвання, уладальнік працоўнай кніжкі падвяргаецца адміністрацыі прадпрыемства (ўстановы) ў адміністрацыйным парадку штрафу ў размеры 25 рублёў.

Асоба, згубіўшая працоўную кніжку абавязана неадкладна заявіць аб гэтым адміністрацыі (па месцу апошняй работы) Не пазней 15 дзён пасля заявы адміністрацыя выдае новую працоўную кніжку з надпісам: «Дублікат».

13. Усе сумы, паступаючыя як ад спагання платы за выдачу працоўных кніжак, так і ад спагання штрафаў за згубу працоўных кніжак, паступаюць у даход дзяржавы.

14. Незаконнае карыстанне працоўнай кніжкай, перадача іх іншым асобам падробка і падчытка іх — караюцца ў крмінальным парадку.

15. Працоўныя кніжкі прадпрыемстваў і ўстаноў атрымліваюцца ад адпаведных наркаматаў і ўстаноў.

16. Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР ад 21 верасня 1926 г. «Аб працоўных спісках» (Збор Зака. ССР, 1926 г., № 66, арт. 502; 1929 г., № 35, арт. 315) — адмяняецца.

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР — **В. МОЛДАТУ.**
Кіраўнік справам Савета Народных Камісараў Саюза ССР — **І. БОЛЬШАНОУ.**
Масква, Крэмль.
20 сніжня 1938 г.

У левым верхнім куце вокладкі стаіць герб Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, а пад ім словы: СССР, паслярэліне вокладкі словы: Працоўная кніжка.

ПРАЦОЎНАЯ КНІЖКА

1-я старонка.

Прозвішча _____

Імя _____

Імя па бацьку _____

Год нараджэння _____

Адукацыя: пачатковая, сярэдняя, вышэйшая (падкрэсліць)

Прафесія _____

Подпіс уладальніка працоўнай кніжкі _____

Дата запавянення працоўнай кніжкі _____

« » 19 г.

ЗВЕСТКИ АБ РАБОЦЕ

№ запісу	Дата			Звесткі аб прыёме на работу, перамяшчэннях па рабоце і званні (з укаваннем прычын)	На падставе чаго ўнесены запісы (дакумент, яго дата і нумар)
	Год	Месяц	Часо		
1					
2					
3					
4					

ЗВЕСТКИ АБ ЗАОХВОЧВАНИЯХ І УЗНАГАРОДАХ

№ запісу	Дата			заахвочванні і ўзнагароды	На падставе чаго ўнесены запісы (дакумент, яго дата і нумар)
	Год	Месяц	Часо		
1					
2					
3					
4					

У канцы кніжкі прыводзіцца тэкст пастановы Савета Народных Камісараў Саюза ССР «Аб увядзенні працоўных кніжак».

Пяцігоддзе шклозавода імя Сталіна

ГОМЕЛЬ. Пяць год таму назад, у снежні 1933 года, на Касцюкоўскім полі, недалёка ад Гомеля, быў пущан буйнейшы ў Саюзе механізаваны шклозавод імя Сталіна. Вакol завольскіх карудоў вырасілі шматлікія ровныя дэмы для рабочых і служачых, клуб, сталовая, больніца, яслі.

За 5 год завод выпусціў 28,5 мільянаў квадратных метраў аконнага бемаска шкла на 95.804 тысячы рублёў. У розныя раёны Савецкага Саюза для сацыялістычных новабудоваў адгружана 16 тысяч вагонаў шкла. Упершыню ў Саюзе на заводзе пупча канвеер для выпуску ў масавым маштабе паліграфічнага шкла — шырокіх размераў — для лусто.

На заводзе працуе каля 3 тысяч рабочых, яго ўзначальвае вядлікі атрад савецкіх спецыялістаў — 61 інжынер і тэхнік 45 інжынер-на-тэхнічных работнікаў — практыкаў.

Старыя рабочыя нярадка ўспамінаюць ўмовы работы на старых, дарэвоўных гутах. Не было там нічога падобнага на сучасную тэхніку, не было і інжынераў і тэхнікаў.

Спецыялісты завода імя Сталіна — дзеці народа, цесна звязаны з рабочымі масамі, перадаюць ім свае веды, самі вучацца ў іх.

Галоўны інжынер завода тав. Калешка — буйны рабочы, уздзелны грамадзянскай вайны. Намеснік дырэктара — інжынер тав. Аграная да 1924 года працаваў шаўцом. Пасля сканчэння рабача ён паступіў у Беларускае політэхнічнае інстытут і ў 1934 годзе атрымаў званне інжынера. Начальнікам аднаго з галоўных цэхаў — састаўнога — працуючы былы беспрывольны, пастух, а затым пяхіч тав. Фральноў. Былы рабочы Рэчыцкай запалкавай фабрыкі тав. Кахановіч з'яўляецца на начальнікам машына-ваннага цэха, які выпускае гатовае шкло. Тав. Кахановіч — член парткома завода.

3 снежня Жыткавіцкі райком КП(б)Б склікаў раённы партыйны сход па пытанню пастановы ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандазе. Пытанне вельмі важнае і патрабавала ўсебаковага абмеркавання, тым больш, што ў раёне вельмі многа неахопаў у пастановы прапаганда і агітацыі.

Між тым, абмеркаванне гэтага дакумента прайшло на нізкім узроўні, бо сакратар райкома тав. Чавускі ў парадак дня схода ўключыў тры пытанні: аб пастановы партыйнай прапагандазе, аб росце партыі і аб выніках 1938 года падарачнага года на раён. Першыя два дэклацы ў мэтах «скарочання» работы былі абдынаны ў адні. Камуністы прабавалі прычыны, але асталася так, як распуў сакратар райкома.

Дэклад аб пастанове ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандазе з'явіў культпроп РК КП(б)Б тав. Мінін. Ён белга, павяржана спыніўся на асобных момантах, нават не сказаў сходу, што-ж

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ПАРТЫЙНЫ СХОД — ШКОЛА БОЛЬШЭВІЦКАГА ВЫХАВАННЯ

Ленінска-Сталінскі Цэнтральны Камітэт нашай партыі не раз указваў, што партыйныя сходы з'яўляюцца школай большэвіцкага выхавання камуністаў. У партарганізацыі Н-скай часткі, дзе сакратаром партбюро тав. Чарнякоў, добра зразумелі гэта важнейшае ўказанне. У выніку партарганізацыя ўмела накіравала кожнага камуніста на спадуніцы партыйнай работы з пытаннямі баявой і тэхнічнай падрыхтоўкі і на падняцце вайскай дысцыпліны.

На партыйных сходах разглядаюцца пытанні, непарыўна звязаныя з баявой і палітычнай падрыхтоўкай, аб палітычным выхаванні байцоў і камандзіраў, аб росце партыйнай арганізацыі і аб партыйным кіраўніцтве камсамолам. Апрача таго, на партсходах разглядаюцца і такія пытанні, як міжнароднае становішча і задачы баявой гатоўнасці часткі, значэнне вывучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», перапіс насельніцтва і інш. Сакратар партарганізацыі тав. Чарнякоў умела і аператыўна кіравала партарганізацыяй. Ён заўсёды ў курсе жыцця і вучобы часткі.

Бяданне людзей і вывучэнне пытанняў баявой вучобы даюць яму магчымасць правільна рыхтаваць партыйныя сходы. У падрыхтоўцы партыйнага схода ён, як правільна, раіцца з камуністамі аб тым, якое неабходна паставіць пытанне, улічвае заўвагі і параты камуністаў, і за 2 — 3 дні да схода вышэйшае аб'яву з паралам дня.

Перш чым адкрыць партыйны сход, сакратар партыйнай арганізацыі тав. Чарнякоў даводзіць да камуністаў, наколькі выканана камуністамі рашэнне ранейшага схода.

У выніку такой падрыхтоўчай работы партсходы заўсёды праводзяцца жыва і цікава. На сходах крытыка і самакрытыка на належнай вышыні. Камуністы правільна крытыкуюць недахопы, уносяць канкрэтныя прапановы.

Асабліва з вялікім удзелам прайшоў

апошні партсход, на якім разглядалася пытанне аб унутрыпартыйнай і ўнутрысаюзнай рабоце. Выступіла 90 проц камуністаў. Малады кандыдат парты тав. Андріянуў гаварыў, што сакратар партарганізацыі тав. Чарнякоў асобна камуністы неадаткова займалася выхаваннем маладых, новарынячых у партыю кандыдатаў, што большасць з маладых кандыдатаў ВКП(б) не мае партыйных заданняў і т. д.

Выступіўшыя камуністы ўнеслі свае прапановы, як лепш арганізаваць самастойную вучобу камуністаў па выучэнню «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Кандыдат партыі тав. Басарукін гаварыў аб неабходнасці кожнаму камуністу глыбока вучацца гісторыю ВКП(б). Сам ён добра ўжо вучыўся першы раздзел і праслухаў па гэтаму раздзелу лекцыю ў ДЧА.

Аб правільнай пастановы ўнутрыпартыйнай работы гаварыў наступны факты. За снежань месяц у партарганізацыю падалі заявы аб прыняцці іх у рады ВКП(б) 6 байцоў і маладых камандзіраў.

Усе гэтыя таварышы дастойны быць у радах партыі, бо яны з'яўляюцца выдатнымі баявой і палітычнай падрыхтоўкай.

Партыйныя сходы ў часткі — гэта школа большэвіцкага выхавання членаў і кандыдатаў партыі. На сходах камуністы растуць палітычна. Напрыклад маладога байца, кандыдата партыі, тав. Воранава партарганізацыя вылучыла рэдактарам газеты і ён з гэтай задачай справіўся добра. Малады кандыдат партыі Стрыжкоў выбран сакратаром камсамольскага бюро.

На партыйным сходы выходзілі армейскія большэвікі; яны вучацца правільна вырашаць палітычныя і баявыя задачы, каб трымаць сябе ў баявой гатоўнасці.

Н. НЕХАЕУ.

САМАСТОЙНА Вывучаюць ГІСТОРЫЮ ВКП(б)

Пасля апублікавання пастановы ЦК ВКП(б) «Аб пастановы партыйнай прапагандазе ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» ва ўсіх арганізацыях з камуністамі, камсамольцамі, савецкай інтэлігенцыяй, беспартыйнымі рабочымі былі праведзены гутаркі аб значэнні гістарычнай пастановы ЦК ВКП(б). Партыйныя і непартыйныя большэвікі Віцебскага чыгуначнага вузла аднадушна адобрылі пастанову ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандазе.

Сакратары парткомаў паравознага лэпо тав. Калдранькоў, станцыі Віцебска-Таврыя тав. Вялічын і іншыя праводзілі індывідуальныя гутаркі з членамі і кандыдатамі партыі, савецкай інтэлігенцыяй, расказвалі аб перавазе самастойнай вучобы. У выніку гэтага рад камуністаў, як тт. Ноўскі, Арцём'еў, Ат-

рошчанка і іншыя, прыступілі да індывідуальнай вучобы. Для дапамогі самастойна вучацца гісторыю партыі партком арганізаваў лекцыі і кансультацыі. Днямі 200 чалавек інтэлігенцыі вузла праслухалі лекцыі аб дыялектычным матэрыялізме.

Партарганізацыя правіла сход інтэлігенцыі жыллёва-будальнічнай канторы. Выступіўшыя таварышы расказвалі, як яны прыступілі да самастойнага вучэння гісторыі ВКП(б) і як яны вучацца тавры Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна.

Пры парткабінете ўстаноўлена шпальна-кансультацыйная. Многія камуністы, савецкая інтэлігенцыя з'яўтаюцца да прапагандастыў, каб атрымаць адказы на неразумелыя пытанні.

О. А. МІЛАЕВА.

ПЛАДЫ ПАСПЕШНАСЦІ

(Пісьмо камуніста)

канкрэтна думае рабіць райком партыі ў справе рэалізацыі пастановы ЦК ВКП(б).

Перагузка парадку дня раённага партыйнага схода прывяла да таго, што ўсе пытанні былі абмеркаваныя насхеп, без актыўнага ўдзелу камуністаў. Па першых двух пытаннях выступіла толькі 7 камуністаў, а на выніках пасадарачнага года нават не прынялі ніякай рэзалюцыі.

Прысутнічаючы на гэтым сходы, я прабавіў крытыкаваць няправільную практыку сакратара райкома партыі. Аднак, замест падтрымкі мяне трыні сакратар Палескага абкома партыі тав. Літвінава, якая прысутнічала на сходы, кінула па майму адрасу некалькі жорсткіх, неаслужных напромаў. Яна абярнула няправільны метад у падрыхтоўцы і правядзенні партыйных сходаў.

Г. СМАЛЯНУ.

на краіны Саветаў Павел Карчагін, успамінаючы аб сваіх загінуўшых таварышах гаворыць: «Саме дарогае ў чалавека — гэта жыццё. Яно даецца яму адзін раз, і праціць яго треба так, каб не было пакутліва балюча за бязматна пражытыя годы, каб не паліла ганьба за поленькае і дробязнае мінулае і каб, паміраючы, амг сказаць: усе жыццё і ўсе сілы былі адданы самаму прыгожаму ў свеце, бардэбе за вызваленне чалавецтва».

Побач з Паўлам Карчагіным вырысоўваюцца і пазнаваны з вялікай жыццёвай праўдлівасцю і іншымі прадстаўніцкімі моладзі: Валя і Сярожа Бружак, Рыта Усціновіч і інш. У патрэбную мінуту кожны з названых герояў згодзе стаць на месца Паўла Карчагіна, таму што ён адначасова тымі-ж рысамі характару, што і Павел, напоўнены тымі-ж мыслямі і пачуццямі, што і ён.

У сваім рамане «Як гартвалася сталь» Остроўскі выкрывае прэзэрвны ворагаў народа, ускрывае здзішнікую сутнасць контррэвалюцыйнага традыкіма і тым самым спрыяе павышэнню рэвалюцыйнай пільнасці працоўных мас.

Пятка яшчэ большага даравання ляжыць і на другой кнізе пісьменніка-ардананска «Народжаны бурай», першую частку якой ён закончыў за некалькі дзён да смерці. Тама, змест кнігі — бардэба ўкраінскага працоўнага народа з яго класавымі ворагамі — польскімі панамі і нямецкімі акупантамі ў перыяд 1919—20 гг. Гэта кніга не закончана. Аднак, калі чытаец яе, адчуваюна бадзёрай упэўненасці ў перамогу справы сацыялістычнай рэвалюцыі не пакідае ні на мінуту. І ў гэтым творы пісьменнік моцна стварэнем

НАРОДНЫ ПІСЬМЕННІК

Два год таму назад савецкая краіна страціла аднаго з выдатных сваіх сінюў — пісьменніка-большэвіка, чалавека бясстрашнага подвіга і незвычайнай волі, ардананска Нікалая Остроўскага. Гэты чалавек, чыё жыццё ўжо некалькі год стала ўсенароднай легендай, быў увабленнем ўсебаграючай любові да жыцця.

Усё гераічнае жыццё Нікалая Остроўскага было прысвечана бардэбе за ішчасце працоўных. Сын рабочага і сам хлапчук-падручнік, Остроўскі адчуў а самага ранняга ўзросту ўсе жахі бяспрытнага капіталістычнага эксплуатацыі. Разам з лепшай часткай нашай моладзі ён рывнуўся ў агонь грамадзянскай вайны, калі пачынаўся нямецкі інтэрвенту і беларуска-асаджалі маладую рэспубліку. 15-гадовым юнаком-комсамольцам ён працішоў суровую школу ў Чырвонай Арміі — у частках Катыўскага і Будзінскага. Пасля сканчэння грамадзянскай вайны Остроўскі працуе на роных участках сацыялістычнага будаўніцтва. Вось ён камісар батальёна войск унутранай аховы ў Бераслаўскім раёне, прапагандаіст, арганізатар камсамола, і, нарэшце, аўтар двух выдатных кніг аб праўдзе, аб ішчасці, аб велічы і дастойнасце чалавека свабоднай савецкай зямлі.

Шлях гэтага 32-гадовага чалавека, стаўшага «з малапісьменнага рабочага хлапца савецкім пісьменнікам» глыбока паучальны і вельмі янамянальны. Сляпы, разбіты паралам, нерухомы, прыкаваны да ложка незлічымай хваробай, Остроўскі застаўся ў тры байцоў за справу Леніна — Сталіна пры дапамозе новай зброі мастацкага слова Остроўскі стаў мастаком сацыялістычнага апты-

мізма, пісьменнікам радасці бардэбы, радасці жыцця і працы. Для жыцця, для працы, для творчасці Остроўскі аддаў усе дзень за днём. Ён працаваў



много — з рання да ночы. Яго напружанай рабоце не магта пераключыць нават жорсткае хвароба. У апошнія дні свайго жыцця, калі ён адчуваў чалавечыя пакуты, калі яго арганізм ужо поўнацю здраўляў, — ён працягваў працаваць над сваёй кнігай «Народжаны бурай».

Літаральна за дзень да смерці Остроўскі запятаў у таварышоў: «Ці трымаюцца Мадрыд?» і даведаўшыся, што

трымаюцца, дадаў: «Маладыя рэбяты! Значыць і мне треба трымацца, а мяне, злавешча, грамадзян».

З мыслямі аб жыцці, аб рабоце і бардэбе ўшоў ад нас Н. Остроўскі — пісьменнік-баец.

Абола раманы — «Як гартвалася сталь» (1934 год) і «Народжаны бурай» (1936 г.) — прысвечаны адной велічавай хваляючай тэме — тэме бардэбы і перамогі сацыялізма. Пазія абодвух раманаў насхеп насычана праўдай рэчаіснасці такога пакалення сталёвай волі і сацыялістычнай накіраванасці, якое фармавала самага пісьменніка. Сваімі раманами ён увяртаў новага станючага героя, героя савецкай моладзі. Остроўскі стварыў вобраз мужанага мадаста большэвіка Паўла Карчагіна, образ смелага і адважнага Андрія Птахі.

Павел Карчагін — найбольш разгорнуты вобраз выдатнай кнігі «Як гартвалася сталь» — перш за ўсё гартвалася сваймі краіны, змагаўся за справу сацыялізма. Ён не ведае заані з самім сабою, мучыцельнага скептыцызма, разладу паміж думкамі і пачуццямі, словам і справай. Пытанні яго асабістага лёсу заапоўнены пытаннямі лёсу перадавога чалавецтва. Боль і радасць за свет сталі адзіным зместам яго жыцця. Адсюль — мерай асабістага гора і асабістай радасці стала ступень зольнасці прымаць узвел у бардэбе за новы свет. Карэным чынам змянілася разуменне трагічнага, разуменне сутнасці ішчасця. Карчагін, якога чакала вечная слепота, трагедыя нерухомасці, вінуў сабе ішчасце, як і яго аўтар, творчасці і бардэбой.

З сапраўднай гордасцю грамадзяні-

уласніцкіх адносін, апусотаных воўчымі законамі капіталістычнага грамадства, народныя героі Остроўскага звязаны паміж сабою пачуццём бескарыслівай, чэснай і самаадданай дружбы. Гэта дружба спяна калектыўнай барадэбой з агудным ворагам, аб агульнае народнае ішчасце. Гэта дружба, злучаючы разам украінца Птаху, украінку Алеся, яўрэяну Сару, чэха Лявончыка, паліка Раймонда, — уварджае брацтва паміж працоўнымі розных нацый, пралетарскі інтэрнацыяналізм у нашым асяроддзі.

У сваёй кнізе «Народжаны бурай» Остроўскі паказвае сапраўднае твар ворага, зрывае ўсялякія маскі з гэтага, залішчых народнай крывёю палі Галіцыі і Украіны. «Я раблю гэта для таго, каб у прадстаўчых баях (гаворыць Остроўскі), калі нам іх навязваю, ні ў каго з моладзі не дронгула рука. Я пішу для той моладзі, што ўзімешца для абароны рубяжкоў свайё сацыялістычнай бацькаўшчыны і змале агнём і сталлю ўсіх, хто паспрабуе перайсці гэтыя рубяжы».

Абедзве кнігі Остроўскага напісаны проста і глыбока лірычна. Остроўскі старанна прадумваў кожную дэталю твора, кожнае слова, кляцаўся аб правядзенні даходчывасці і зямальнасці сваіх кніг. Вялікая сіла прыкочае ў яго да палей і героюў яго неўядаўных твораў, у якіх ён укладвае свае мыслі і пачуцці, усевай большэвіцкай волі. На працягу многіх і многіх год яго кнігі будучы натхнялі мільёны і весці ў бой за тую справу, якой аддаў усе сваё жыццё Н. А. Остроўскі.

Л. ФІГЛОУСНЯ,
навуковы работнік Анядзімі Навук БССР.

